



СКРЫЛ
ЛАДАЧА

582.


6

ЗАБАЎНЫЯ ГУЛЬНІ

I. Вясёлы цір

На лістох фанэры альбо картону намалюйце папа, кулака, капитана лістага ды іншых наших ворагаў.

Працэжце на гэтых малюнках кругленькія дзірачки. Мішэні гатовы.



Патрэбны яшчэ мячыкі. Яны қаштоўцуць ія вельмі дорага, ад пятнаццаці капеек штука.

Гуляць можно ў час школьнага перапынку ці на зборах груп актывістаў. Можна наладзіць выпярэдніцтвы адзін з другім альбо цэлымі групамі: хто больш разоў пададзе мячыкам у дзірку мішэні.

Такі цір—вясёлая, лёгкая і карысная гульня.

II. Што зрабіць?

Для гэтай гульні патрэбна дастаць гармонік альбо балалайку, 2—3 газэты, кніжку. Хто-небудзь павінен умець іграць.

Адзін з удзельнікаў гульні выходзіць з пакою. Тыя, хто застаўся, думаюць што ён павінен зрабіць: перакласці кніжку на другое месца, прачытаць што-небудзь з кніжкі.

Калі надумалі, што павінен зрабіць угадчык, яго клічуць. Здагадацца яму дапамагае ігра на балалайцы ці на гармоніку. Калі ён пачынае рабіць правільна, музыка іграе моцна. Калі ён робіць няправільна—музыка іграе цішэй.

У гэтай гульні можна вясёлае злучыць з карысным. Прыдумаць такое заданьне, каб усім было карысна паслухаваць: прачытаць які-небудзь верш, апавяданьне ці што іншае.



Дзіцячая пляцоўка ў вёсцы.

ШТОМЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ ДЛЯ МЕНШЫХ ДЗЯЦЕЙ

ОРГАНЦК ЛКСМБ і
НАРКАМАССВЕТЫ

Год выданьня 2-гі

КСИДЛІ

ДАДАІЦА

Умовы падліскі:

На 1 месцц	15 к.
На 3 м-цы	45 к.
На 6 м-цаў	90 к.
На 1 год	1 р. 80 к.

№ 6 Чэрвень 1930 г.

Адрес рэдакцыі і канторы:
МЕНСК, КОМСАМОЛЬСКАЯ, 25**М. ЧАРОТ****АДПЛАТА**

(З часоў адступленья белапалякаў).

Ноч прышла... Ад дыму хмары...
 Адусюль нясецца крык...
 Горад Менск увесь ў пажары—
 Баль спраўляе польскі штык...

Сэрца роднае краіны,—
 Колькі ты нясеш ахвяр!
 Дзе ні глянь—адны руіны,—
 Гэта Польшы белай дар.
 Найміт шляхціча-магната,
 Польскай арміі салдат,
 Беднату б'е, коле брата,
 Адступаючы назад...

А здалёку песьні чутны:
 Йдзе чырвоны барацьбіт!
 Ён свабодны і магутны...
 Гэй, дрыжы, капіталіст!

І чакае люд працоўны,
 Покуль выгляне прамень,
 І заместа ночы цёмнай
 Прыдзе жданы, ясны дзень...
 Вось і раніца... ўздыхнулі.
 Люд працоўны стаў вялік.
 І зладзеям съмерці кулі
 Шле ўздагон чырвоны штык.



ДЗЕНЬ, ЯКІ ПРЫНЁС ВЫЗВАЛЕНИЕ

ГЭТА БЫЛО 11-га ЛІПЕНЯ

У 1919 годзе польскія паны ўзьнялі вайну супроть Савецкай улады. Польскім паном памагала ў гэтай вайне буржуазія і іншых заходніх краін. Буржуазія спадзявалася, што яна пераможа нялюбыя ёй Саветы і адновіць у быўшай Расіі стары парадак.

Савецкая краіна ў той час ваявала з многімі царскімі генэраламі. У нас панаўго лад, страшэнная беднасьць. Усё багацьце краіны было разбурана вайною. І вось белапалякі скарысталі такі зручны для вайны момант. Яны захапілі амаль палову Беларусі — аж да ракі Бярэзіны.

Польскія паны адразу ж пачалі аднаўляць у нас старыя парадкі. Бізун памешчыкаў і жандараў засвістаў па сялянскіх сьпінах.

За нязначную правіннасць супроть пана ці закону каралі съмерцю.

Але польскія бандыты нядоўга раскашаваліся. Магутная Чырвоная армія пры дапамозе рабочых і сялян 11-га ліпеня 1920 г. вызваліла Менск, а разам з ім і значную частку Беларусі ад белапольскай наўалы.

Пры адступленьні ашалелая польскія бандыты пускалі з дымам і пажарам цэлыя гарады

і вёскі. Жудасныя малюнкі прадстаўлялі з сябе такія гарады, як Барысаў, Менск. Людзі кідалі вёскі і мусілі хавацца ў лясох, каб застацца жывымі... У лясох ствараліся цэлыя партызанская атрады, якія памагалі Чырвонай арміі біць ворага.

Гэтак распраўлялася азьвярэлае панства з рабочымі і сялянамі Савецкай Беларусі. Гэтак яно зьдзекуецца і цяпер з рабочых і сялян Заходній Беларусі, што засталіся пад уладай Польшчы.

Але дні панаванья польскіх паноў зылічаны. Беларусь Савецкая і ўвесь Савецкі Саюз расьце і мацнее з кожным днём. Рабочыя і сяляне Заходній Беларусі з кожным днём усё больш і больш рашуча выступаюць на змаганьне з панамі, за Савецкую уладу!

Комуністычная партыя Заходній Беларусі таксама шырыцца і мацнее. Пад яе штандарты ідуць усе прыгнечаныя, усе рабочыя і сяляне. Астатніе і рашучае змаганье працоўных з панамі вельмі блізка. І ў гэтым змаганьні верх возьмуць рабочыя і сяляне на чале з комуністычнай партыяй. Беларусь Заходнія павінна быць — і яна будзе! — Беларусью Савецкай.

БССР

Лінневы
йін

у. дубоўка

Гордымі ўздымамі творчае

працы

Мы на руінах будуем палацы.
Заваявашы сваё вызваленьне,
Шчасьце будуем мы для

пакаленьня.

Слава героям лінёвых паходаў,

Слава героям дваццатага году!
Вышай галовы, шчыльней
у каленах!..

Да перамогі ідуць мілёны.

Гордымі ўздымамі творчае

працы

Мы на руінах будуем палацы.
Мы аб'яднаем ля нашых штан-

дараў

Сілу ўсю беларускіх абшараў.



Апавяданьне А. ЯКІМОВІЧА

* * *

Яшчэ толькі што начало зъмяркацца. Летні вечар напаўняўся здароваю вільготнаю расою. Над балотамі закурыўся лёгкі дымчаты туман. Сонца схавалася за прыгранічным маладым ляском. Толькі спакойныя, нярухомыя хмаркі над лесам яшчэ весела ружавелі і зіхацелі ў залатым съятле сонца.

Гэтую спакойную цішыню раптам абудзіў гучны стрэл на граніцы. Цяжкое рэха адгукнулася з глыбіні лесу, і кругом, здавалася, усё зноў занямела. Але гэта толькі здавалася. Стрэл скалануў думкі ўсіх прыгранічных людзей.

— Зноў ахвяра! Зноў забіты... — папоўз шопат па вёсцы.

Усе высыпалі з хат. Такія стрэлы не навіна за апошнія гады. Але ўсялякі такі стрэл

Мал. САМАТЫЯ

балюча раніць сэрца кожнага нашага пагранічніка і селяніна. Бо зазвычай страляліпольскія жандары перабежчыкаў... Тых, хто ня мог вытрымаць панскага прыгнёту і ўцякаў у вольную краіну саветаў.

На ўскрайку лесу, на нашым баку граніцы, знайшлі невялічкі камячок, які ляжаў зусім спакойна. Ляжаў ніцма з расплстанымі рукамі; ногі заблыталіся і неяк навярнуліся адна на другую.

Пагранічны вартаўнік падбег і пачаў катурхаць нярухомы камяк. Гэта быў зусім малы, гадоў дзесяці, хлопчык, адзеты вельмі лядашта. На пляcoh яго вісела брудная, зашмальцаваная торбачка. А з боку пры ім ляжаў вяраўчаны бізун.

— Хто такі гэты пастушок? — трывожна пыталіся адзін у другога.

Але ніхто з вёскі яго ня ведаў.

— Перабежчык,—сказаў пагранічнік.—Яшчэ жывы...

І пагранічнік пачаў аглядаць пастушка.

— Вады! — крыкнуў ён да людзей.

За міг прымчалі поўны збан халоднай вады з крайняй хаты.

Калі хлопчыка адхадзілі, ён вінавата, крадком зірнуў на людзей і нема закрычаў. Яго даставілі ў вёску і зрабілі перавязку...

* * *

Рана пастушка была невялікая—куля трапіла ў праве плячо. Але ад болю і перапалоху хлопчык тады страціў прытомнасць. Потым хутка акрыяў і расказаў, хто ён.

...Ужо два гады як жыве ён

сіратою. Ён быў адзін сын у бацькоў. Жылі яны ў прыграницнічнай вёсцы. Кепска, бедна жылі.

І бацька заўсёды праклінаў такое жыцьцё. Потым аднаго разу,—гэта асабліва помніць пастушок Янук,—здарылася са мае страшнае для яго жыцьця. У іх хату прышло двое жандараў. Яны арыштавалі бацьку і загадалі ісьці ў „гміну“ (воласць).

Матка пасьля гэтага не магла вытрымаць такога гора. Яна кожны дзень бегала ў „гміну“. І ў адзін такі дзень назад не вярнулася. Потым казалі суседзі, што матку пасадзілі ў вастрог. Яна нейкаму жандару з роспачы разъбіла каменем галаву...

Добрыя людзі аддалі малога Янuka да шляхціча Альхіровіча за пастушка.

Янук ня мог спакойна па парадку расказаць, як яму жылося ў гэтага шляхціча. Ён толькі пачаў няясна ўспамінаць, як ён хапеў утапіцца ці павесіцца...

— А як-жа ты надумаўся сюды да нас перайсьці, хлопчык?





Яны арыштавалі бацьку.

запытаўся ў яго пагранічнік.

Янук ажывіўся. Нейкія аганькі радасці засвяціліся ў яго съязістых чорных вочках.

— А мне дзядзька Мірон нараіў...

— Хто такі дзядзька Мірон?

— Гэта Альхіровіча парабак,—адказаў Янук.—Ён камса-

молец. За бедных ідзе. Мірон мне ўсё расказаў пра вас... Я даўно зьбіраўся сюды. Потым адважыўся: усёроўна, думаю, ці там утапіцца, ці паспрабаваць шчасця. І я ўцёк увечары з пашы. Каровы пусціў на самапас, у канюшыну...

...Янука пагранічнікі накіравалі ў горад, у дзіцячы дом.



КОЛЕНТЫУНА ВЫПІСВАЕМ „ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА“

Пры Дукорскай 7-годцы імя „16-ці партызан“ організавалася летняя школа. У гэтай школе вучатца і дзеці малодшага ўзросту.

Вучні-акцябраты выпісалі для свае школы на ўсё лета 8 экзэмпляраў часопісі „Іскры Ільліча“.

Г. Фрыд.

ЛЮТЫ ПАН

Апавяданьне А. Цітавай

ДЗЕНЬ выдаўся на дзіва добры.

Нават маленькі Костусь бегаў па вуліцы ў аднэй кашульцы і крычаў: „Зноў лета!.. Зноў лета!“ А маленькая Марылька адказвала яму: „Вось лета, дык лета, а дзе-ж кветкі?“ Але ня глядзячы на тое, што кветак сапраўды ня было, дзень быў вельмі вясёлы.

На прызьбе аднае хаты сядзіць стары дзед. Ён апранут у кажух. Адну руку схаваў за пазуху, другую падпёр галаву.

„Калі хочаш, то павер,—новы съвет у нас цяпер“—раздаецца дружны съпей піонэраў, якія шарэнгай ідуць па вуліцы. Дзед падымает галаву. Яго зморшчаны твар асвятляецца радаснай усьмешкай і ён пільна глядзіць у той бок вуліцы, адкуль ідуць піонэры.

„Піонэр наш маладзец—жураўлю прышоў канец“, чутно зусім каля дзеда.

Піонэры спыняюцца. Адзін з іх, Андрэй, падбягае да дзеда:

— Ну, дзядуля, вось і я да цябе прышоў і колькі таварышоў са мной, паглядзі толькі.

Піонэры падыходзяць бліжэй да дзеда. Дзед радасна глядзіць на іх.

— Дзядуля, ты абяцаў нам расказаць аб сваім жыцьці ў часы прыгону. Раскажы, дзядуля!—пачынаюць прасіць піонэры.

Андрэй садзіцца каля дзеда і прытуляецца да яго.

— Добра, дзеткі, добра... садзецеся во каля старога.

Піонэры хутка разъмяшчаюцца каля дзеда, і ён пачынае сваё апавяданьне:

— Даўно ўжо гэта было. Вось цяпер я гляджу на вас і ня верыцца, што вы дзеци сялян, ня верыцца, што вось гэта мой родны ўнучак, Андрэй, сядзіць тут каля мяне з чырвоным каўняром, што мінула тое ліхальце, аб якім я зараз буду казаць.

Вось там,—паказаў дзед рукою на руіны каменнага палацу, якія віднеліся за вёскаю,—стаяў вялікі палац. У гэтым палацы жыў тады пан. Ледзь ня кожнае лета прыяжджаў ён з сваю сям'ёю ў гэты палац. А ўзімку жыў у Москве ці заграніцаю. Наша вёска і ўсе вёскі нашага цяперашняга сельсавету былі пад яго ўладай. Мне было тады гадоў 12. Бацьку свайго я ня помню, бо яго пан адаслаў у далёкі свой маёнтак, дзе ён і

памёр ад нуды па сваёй сям'і
і ад цяжкага жыцьця.

Матка даглядала панскую жывёлу і жылі мы на панскім дварэ ў брудным будынку, дзе зъмяшчаліся ўсе прыгонынкі. З намі жыў адзін хлопчык, сірата. Звалі яго Костусем. Бацьку яго, Антона, засеклі розгамі на съмерць. І вось як павялі гэтага Антона на стайню сеч, хворая жонка яго кінулася за ім усьлед ды не дабегла,—павалілася на дварэ і памерла. Праз тры дні паслья таго, як высеклі Антона, ён памёр. Такім чынам застаўся Костусь сіратою і началі даглядаць яго ўсе жанчыны дварніцкай.

Костусь быў худзенькі, слабенькі хлопчык і вельмі дзічлівы. З намі ня гуляў, а ўсё больш сядзеў адзін ці з сабакам Буянам, якога ён вельмі любіў.

Бывала, падыдзе да яго, сядзе паводаль, паложыць яму руку на шыю і сядзіць, размаўляе з ім, ласкуе яго. Дадуць есьці Костусю, ён абавязкова і Буяну занясе кавалак хлеба. І Буян ведаў яго і любіў. Засыне Костусь дзе-небудзь на дварэ, Буян сядзе каля яго і нікога не падпусьціць, пакуль Костусь не прачнецца.

Аднаго разу аконам абвясціў, што праз тыдзень-два прыедуць у свой палац паны. Началі рых-

тавацца да іх прыезду. У палацы ўсё чысьцілі і мылі. Прыйяралі, нават, і дворніцкую, і двор.

— Мне ўсё каб блішчэла, як срэбра!—крычаў, бегаючы то сюды, то туды, аконам.

Нам, малым, цяпер і на вочы нельга было пападацца, другі раз на адным чэрствым хлебе і былі цэлы дзень.

Надышоў дзень прыезду паноў. Уся вёска павінна была сустракаць паноў. Усе паадзяваліся ў самыя лепшыя свае вонраткі і вышлі на вуліцу. Прыйскакаў на ўздагон стараста, які выехаў раней за ўсіх.

Ён крычаў:

— Едуць, едуць, выхадзі!

Костусь і я пасьвілі гусей у той час каля рэчкі, да якой ішла вуліца старой вёскі. Быў з намі і Буян, які не адлучаўся ад Костуся. Костусь і я часта адбягаліся ад гусей на вуліцу паглядзець, як зьбіраюцца сустракаць паноў. Буяна Костусь пакідаў каля гусей і ён паслушліва ляжаў на беразе. Але вось паказаўся шасьцярык коняй: ехалі паны. Костусь і я прытуліліся за сьвірнам і бачылі як пракацілася буда, якую везьлі прыгожыя коні. Усе сяляне пакланіліся ў пояс. Шмат хто з іх апусціціўся на калені.

Прыехалі паны і началося жыцьцё горшае за ранейшае. Кожны дзень крык, плач. Ако-



Густодзев

ТАК ЖЫЛІ ЗА ПАНАМІ.

Малюнак П. КУСТОДЗІЕВА.

нам з старастам крычалі і луп-
цавалі направа і налева.

Вось тут-то скора і здары-
лася ў нас бяда. Аднаго разу
ў поўдзень Костусь і я пабеглі
па хлеб, бо нам вельмі хаце-
лася есьці: пасьвілі ад самага
рання гусей і качак. За юамі
пабег і Буян. Нам трэба было
праходзіць каля панскага саду,
як насустрach нам бяжыць панскі
хлопчык Стась. За ім усьлед
съпяшаецца паненка і нешта
балбоча не па-нашаму. Стась,
як убачыў нас з сабакам, схапіў
кіёк і к нам. Буян забурчэў.
Стась падбег яшчэ бліжэй. Буян
забрахаў на яго. Стась пабег
назад, крычучы і плачучы. Па-
ненка схапіла яго за руку і па-
цягнула да палацу. Ён усё кры-
чаў і плакаў. Мы хуценъка па-
беглі ў дворніцкую, схапілі хлеба
ды назад. Толькі чуем крык і

шум каля палацу. Бачым, бяжыць
пан, аконам і панскі слуга са
стрэльбай. Аконам разыляцеўся
проста да нас ды так стукнуў
мне па твары, што аж зоркі
з вачэй пасыпаліся. Буян за-
брахаў ды кінуўся да аконама.
Пан закрычаў:


— Страляй у чортавага пса!

Слуга прыцэліўся. Раптам Ко-
стусь кінуўся да Буяна і засла-
ніў яго. Дваровы паглядзеў на
пана.

— Страляй абаіх сабак,—за-
крычаў пан,—што глядзіш?

Раздаўся стрэл. Костусь з Бу-
янам перакуліўся. Костусь крык-
нуў, скорчыўся, потым выцяг-
нуўся і съціх. Буян прабег трохі.
З галавы яго лілася кроў...

Ня помнічы сябе, я пабег да
рэчкі, кінуўся на бераг і пра-
плакаў да вечара. Пасля таго
я доўга хварэў...




Ш П А К

Апавяданье вучня П. ПАСТУШЭНІ

Аднаго разу я з таварышамі ішоў у школу. Ішлі цераз агароды. На аднай мяжы расла бяроза. На ёй вісела шпакоўня. Шпакоўня была дрэнная, нязграбная. Відаць, нехта ня ўмеючы злажыў яе з брудных дошчак. Але кругом нідзе шпакоўня ня было. І шпаком паняволі прышлося скарыстаць гэты прытулак. У шпакоўні пішчалі ўжо малая птушаняткі. Іх матка цэлымі днямі насіла ў гняздо розных казявак і мошак.

Дык вось калі мы ішлі, тут адбылося такое здарэнне. На бярозе села варона. Паскакала з галінкі на галінку, пакружылася. Мы зацікавіліся, што тут будзе, і прыселі за лазовым кустам. Хутка варона скокнула да шпакоўні, усадзіла сваю галаву і выцягнула адтуль шпака. Шпак пішчаў, трапятаўся, але варона хапіла яго дзюбаю за шыйку і кінулася ўніз. Адляцела недалёчка на поплаў і села абедаць. Мы кінуліся туды. Варона тузанулася, қаб падняцца са шпаком уверх, але ёй не ўдалося: яна змарылася і не магла ўзыняцца. Калі мы падбеглі, шпак ужо быў задушаны,





Казачна П. ГАЛОТЫ

Малюнкі А. ТЫЧЫНЫ

* * *

Многа вякоў на зямлі
Людзі ня гэтак жылі.
Сотні і зімаў і лет
Стары панаваў тут сьвет.
Сьвет кіраваўся панамі,
Збожжа вазілі валамі.
Гора, бяду людзі зналі,
Вечна жыцьцё праклі-
налі.
Цела калечылі, ногі.
Óй і цяжкія-ж дарогі!

* * *

І раз у дзівосны век
Узяў і стварыў чалавек
[Пашана яму і падзяка]
З жалеза і сталі каняку.



Каб ног ня зьбіваць
у дарозе,
Лягчэй каб на съвеце-
жылося,
У канякі, на дзіва
людзям,



Жалезныя дужыя грудзі.
Грыва на съпіне высока,
Съпераду съвецяць два
вокі.

* * *

Едзе, едзе паравоз,
Грукаціць: „панёс-панёс!”
Перад ім — скуль ні ўзы-
лася —
Рэчка ў полі разъляг-
лася.
Паравоз заскрыгатаў
і стаў.




Людзі тут не разва-
жалі,—
Бэлек, дошчак назьбі-
ралі,
Сталі дружна працаваць,
Сабе мосьцік будаваць.
Стук, грук,
Стук, стук,
Цок, цок:
Зрабілі масток
На славу, на ўцеху.
Паравоз зашумеў і па-
ехаў.

* * *

Едзе, едзе паравоз:
„Чах-чах-чах! Панёс-па-
нёс!”
Але раптам — зноў
бяды,—
Перад ім стаіць гара.



Паравоз заскрыгатаў
І стаў.
Людзі зноў давай зьбі-
рацца,
Ухапіліся за працу.
Хто сякераю, хто ломам
На кавалкі гару ломяць.
Стук, грук,
Стук, стук,
Цок-цок!
Жыва стукай малаток!
Каменьне трашчыць,
лящіць.




Паравоз глядзіць —
Стаіць гара,
А ў ёй нара.
Паравоз пастаяў, пады-
хаў
Узяў ды нарой паехаў.
Едзе, едзе паравоз:
„Чах-чах-чах! Панёс-
панёс!”
І гукае: „гу-гу-гу!”
У нары і шум і гул.

三

Едзе, едзе дном гары,
А як выскачыў з нары,
Нібы віхар ён памчаў.
Ажно раптам лес
спаткаў.
Паравоз заскрыгатаў,
І стаў.
Тут народ з вагонаў лезе,
Шум разносіцца па лесе.
Сталі дрэвы высякаць
І дарогу будаваць.
Стук, стук!
Чык, чык!
Папрацавалі троху —
Гатова дарога.
Паравоз тут зашумеў,
запэхкаў,
Узяў ды паехаў.
* * *
Едзе, едзе паравоз,
Без запінкі едзе скроуз.

*
* *
Едзе, едзе паравоз,
Без запінкі едзе скроуз.

„Чах-чах-чах! Панёс, па-
нёс!
Больш балець ня будуць
ногі,
Я кладу, кладу дарогі,
І уночы і удзень
Я вазіць буду людзей!”



І паехаў і паехаў
Усім людзям на уцеху.
Ехаў так у даўні час
І прыехаў аж да нас.
(Э украінскае)




ЗЪЛЁТ У ГАЛЬЛЕ

ПРОЛЕТАРСКІЯ дзеци ўсяго съвету съпешна рыхтуюцца да зълёту.

20-га ліпеня ў нямецкім горадзе Гальле зъбярэцца 15000 дэлегатаў зълёту. Палавіна ўдзельнікаў зълёту—піонэры.

Што гэта такі за зълёт і для чаго ён склікаецца.

Як вядома, комуністыя ўсяго съвету маюць між сабою цесную сувязь. Яны ўсе працуюць для



Мясцовасць у Нямеччыне, дзе адбудзеца зълёт.

аднае справы. У комуністых ёсьць свой міжнародны штаб, што кіруе іх працай, гэта—Комуністычны Інтэрнацыянал.

Комсамольцы і піонэры ўсяго съвету таксама маюць свой між-

тарскіх дзяцей усяго съвету; ён дапаможа ўцягнуць усіх пролетарскіх дзяцей у піонэрскія організацыі.



Буржуі Нямеччыны напалахаліся зълёту. Яны і іх паслуначы пайстаюць супраць зълёту.

народны штаб—Комуністычны Інтэрнацыянал Моладзі (КІМ).


І вось КІМ парашыў склікаць у гэтым годзе зълёт пролетарскіх дзяцей усяго съвету. На зълёце дзеци выявяць свае посьпехі: як яны дапамагаюць старэйшым—комуністым і комсамольцам—у змаганыні за рэвалюцыю, супроць буржуазіі і яе парадкаў.

Зълёт выявіць працу дзяцей і вызначыць чарговыя задачы пролетарскіх дзяцей.

Дзеци Савецкага Саюзу раскажуць замежным дзецям праudu аб сваім жыцьці, аб сваёй працы.

Зълёт стане моцным падмуркам дружбы проле-





Верш АСТАПЕНКІ

Малюнкі РОЗАНАВА

Ігналёва мама
Кінула у яму
Са съмецьцем галёшу.
Галёша старая,
Ваду прапускае—
Ня знайдзеца горшай!
— Мамачка, стой!
Галёши старой.
Ты ня кідай,—
Мне яе дай!
Ў атрадзэ казалі,
Каб мы зьбіралі
Галёши старыя,
Паперу і шкло,
Складалі у скрынкі
Адкіды і злом.
— Навошта?— пытае
У Ігналя мама:
Галёша старая—
Карысьці мала!
І пачаў тут Ігнацік
Так рассказваець маці:
— Гэтую галёшу
З іншай такою,
Самаю горшай,

Стаптанай,
Старою,
Пусьцяць у ход:
Забяруць на завод.
З гэтых галёшаў,
Старых, няпрыгожых,
Новыя будуць
Галёши.
А з гэтай паперы,
Бруднай і шэрай,





З гэтай галёшай
Марна зынікаюць
Вялкія гроши.
У атрадзе казалі,
Каб мы зъбіралі
Уціль для дзяржавы.
Добрая справа!
Каб зносілі ў скрынкі
Паперу і шкло,
Галёшы старыя,
Адкіды і злом...

Зробяць таксама
Новую, мама!
Будзе папера
Ня бруднай і шэрай,
А добрай і чыстай—
Можна пісаць!
Навошта-ж кідаць?!
Анучы, паперы,
Старыя галёшы,
Зусім непатрэбнае,
Самае горшае,—
Усё, што ты часам
Кідаеш у цвіль,
Завецца разам—
Уціль.

* * *

Назьбіралі злому шмат
У тэй групе акцыябрат.



Прадалі і за ўсё гэта
Навыпісалі газетаў,
Шмат газетаў і кніжок
На дзіцячы іх гуртк
І увечары Ігнацік
Прачытае казку маші.



МАЛЕНЬКІ БУДЗЁНАВЕЦ

Апавяданьне Ў. Шпіцэра

— Валодзя, каму ты пішаш ліст? — запыталася маці ў свайго сына.

— Будзёнаму, — адказвае малы шустры хлопчык Валодзя.

— А адкуль ты ведаеш Будзёнаага?

— Мне тата пра яго рассказваў. Казаў, што ён чырвоны камандзір і вельмі любіць маленъкіх „будзёнаўцаў“, такіх, як я.

Спачатку маці жартавала, съмяялася з Валодзі. Але потым яна пачала заўважаць, што ён кожны дзень

падоўгу заглядаецца ў люстра і часоўцы злуеца.

— Чаго ты, Валодзя, такі злосны? — пытаецца маці, і чаго ты гэта ўсё ў люстра глядзіш?

— Гляджу, ці ня вырасьлы ў мяне вусы, як у таварыша Будзёнаага...

Усе хатнія рагочуць, а ён, пакрыўджаны, выбягае на двор.

З гоманам сустракаюць дзеци Валодзю: — „Ідзе, кажуць яны, „Будзёны““. А ён як сур'ёзны кавалерысты шагае па дварэ і загадвае арганізаваць „войну“, выбірае сам сябе за камандзіра.

Ня толькі свае, але і ўсе суседzi завуць Валодзю „Будзёным“. Ды ён нават і крываўдзіцца, калі яго Валодзем клічуць.

Больш за ўсё баіцца Валодзя цемры. Толькі сонца скаваецца за чырвонаармейскімі казармамі, Валодзя ўжо сядзіць у хаце. У гэты час яго ніяк ня выправіш гуляць.

— Які-ж ты камандзір, ды яшчэ „Будзёны“, — кажа маці, калі ты цемры баішся? Глянь, вунь, усе дзеци гуляюць, а ты ў хаце сядзіш.

Такія слова маткі адразу закраінулі гонар Валодзі. Ён вылазіць з-за шафы, храбрыцца і заяўляе:

— Я нічога не баюся.



На аіародзе.

— Ну, калі так, ідзі-ж даведайся ў чырвонаармейскім клубе, ці няма там сέньня кіно.

Але ўсё-ж цяжка неяк адважыцца выйсьці аднаму на двор.

— Ведаеш што, мама, я пайду, толькі ты гукні сюды Юзіка цёткі Глашы, няхай мяне крыху правядзе...

З Юзікам яму ўсё-ж съмялей. Ён у Валодзі „звуковым камандзірам“. Юзік яго ў крыду ня дасьць.

У чырвонаармейскім клубе ўсе ведаюць Валодзю „Будзёнага“.


Пачынаюцца размовы.

— Скажы-ж „Будзёны“, — пытаецца ў яго чырвонаармеец, — кім ты будзеш, калі вырасьцеш, — буржуем?

— Не, не хачу буржуем, буду комуністым, і разам з Будзёным буду біць буржуяў.

— А чаму гэта ў маршы Будзёна га пяеца:

„З намі Варашылаў
Чырвоны афіцэр“



Увечары, як пачынае зъмяракца, вылятае кажан. Увесь дзень ён съпіць. Схаваецца дзенебудзь ў дупле, альбо пад страхою прычэпіцца заднімі ногамі і вісіць уніз галавою. Гэтак спаць яму вельмі зручна, бо потым лёгка адварвацца, калі

У нас-жа няма афіцэраў? — пытгуюцца зноў чырвонаармейцы.

Навакол ціха, усе чакаюць адказу... Частка чырвонаармейцаў ухмыляеца, частка шопатам гамоняць аб tym, што ён не адкажа.

А ён... Валодзя стаіць сярод усіх чырвонаармейцаў, і толькі чутна ў цішыні, як ён пачынае съпяваць спачатку марш Будзёнага і чагосці імкненца прыпомніць...

І толькі ён даходзіць да слоў „чырвоны афіцэр“, як раптам выкрикве:

— Чырвоны афіцэр... тав. Варашылаў чырвоны афіцэр, а раз чырвоны, значыцца ён наш...

— Маладзец, маладзец, — хваліць чырвонаармейцы, — ты будзеш чырвоным камандзірам!

З таго часу Валодзя ўжо не баіцца цемры. Як толькі ўвечары зайдрае гармонік, ён ужо ў клубе сярод чырвоных байдоў.

КАЖАН

трэба ляцець. Крылья ў кажана такія, што яму вельмі цяжка ўзняцца з паверхні якога-небудзь прадмета.


Кажан вылятае толькі ўвечары ці ўначы: удзень сонечнае съятло сълепіць яго.

Вуши ў яго вялізныя, і ён чуе самы нязначны шум.

Шпарка і спрытна шмыгае ён паміж кустоў і дрэваў, ловячы мух і жукоў.

Праз гэта кажан прыносіць вялікую карысць нашым садам і агародам.

ЧЫЙ НОС ЛЕПШЫ



Мухалоў-тонканосік сядзеў на галінцы і глядзеў па бакох.

Як толькі муха або матылёк ляцелі блізка каля яго, ён да-ганяў іх, лавіў і глытаў. Потым зноў садзіўся на галінку, зноў чакаў, выглядаў.

Убачыў недалёка Дубаноса і стаў скардзіцца яму на сваё горкае жыцьцё:

— Вельмі-ж мне цяжка,—кажа,—яду здабываць сабе. Цэлы дзень працуеш, працуеш, ні адпачынку, ні супакою ня ведаеш і бадай заўсёды галодны. Сам падумай: колькі машкары трэба злавіць, каб пад'есыці? А зяннят дзяўбці я не магу: нос у мяне занадта тонкі.

— Так, твой нос нічога ня варты!—кажа Дубанос.—Вось мой дык нос! Я ім вішнёвую костачку, як лушпінку, раскушу. Сядзіш сабе на месцы і

дзяўбеш ягады. Вось каб табе гэтакі нос!

Пачуў гэта Крыжанос ды і кажа:

— У цябе, Дубанос, зусім прости нос, як у вераб'я, толькі што таўсьцейшы крыху. Вось паглядзі, які ў мяне цікавы нос! Я ім праз увесь год насеньне з шышак вылущчываю. Вось гэтак.

І ён спрытна падхапіў кры-вым носам яловую шышку і дастаў насеньне.

— Праўда,—кажа Мухалоў, твой нос хітрэй зроблены.

— Нічога вы не разъбіраецся ў насах!—прахрыпей з балота бакась-даўганос. Добры нос павінен быць простым і доўгім, каб ім казюлек з твані даста-ваць зручна было. Паглядзезе на мой нос!





Глянулі птушкі ўніз, а там у сітніку тарчыць нос доўгі, як аловак, і тонкі як запалка.

— Ах,—кажа Мухалоў,—вось каб мне такі нос!

— Пачакай! — запішчалі ў адзін голас два браты-кулікі—Шыланос і Серпанос.—Ты яшчэ, брат, нашых насоў ня бачыў!

Паглядзеў Мухалоў і ўбачыў перад сабою два цікавыя насы—адзін глядзеў уверх, другі—уніз, і абодва тонкія, як іголка.

— Мой нос таму ўверх глядзіць,—кажа Шыланос,—каб ім у вадзе ўсякую дробную жыўнасць зруична было лавіць.

— А мой нос таму глядзіць уніз,—кажа Серпанос,—каб ім

ільга было чарвякоў ды казюлек з травы выцягваць.

— Ну,—кажа Мухалоў,—лепшых насоў ня выдумаеш!

— Падзівецся, грамадзянё, і на мой носік!—прашаптаў з дзерава-шэранькі казадой Сетканос.—У мяне ён малусенькі, аднак-жа служыць мне і сеткаю і горлам. Машкара, камары, матылькі—цэлымі кучамі ў сетку-горла маё трапляюць, калі я ўночы над зямлёю лётаю.


— Як-жа так? — зъдзівіўся Мухалоў.

— А вось як,—кажа Сетканос,—ды калі разявіць рот,—усе птушкі так і адхіснуліся ад яго.

— Вось шчасльвы! — кажа Мухалоў.—Я па аднай мошцы хапаю, а ён ловіць іх сотнямі!

— Эх, вы, машкара!—крыкнуў ім пэлікан Мешканос з возера.—Злавілі мошку—і рады. А таго няма, каб у запас сабе што-небудзь адкладыці. Я вось рыбку злаўлю—і ў мяшок сабе адкладу, зноў злаўлю і зноў адкладу.





Падняў тоўсты пэлікан свой нос, а пад носам у яго мяшок, напоўнены рыбаю.

— Вось дык нос! — крыкнуў Мухалоў, — спрытнейшага ніяк не выдумаеш!

— Ты, мабыць, майго носа яшчэ ня бачыў, — кажа дзяцел. — Вось пацікаўся!

— А што-ж у ім цікавага? — запытаўся Мухалоў. Самы звычайны нос: прости, ня вельмі доўгі, бяз сеткі і без мяшка. Такім носам яду сабе здабываць цяжка, а пра запас і ня думай.

— Нельга-ж усё толькі аб ядзе думаць, — адказаў дзяцел Дзяўбанос. — Нам, працауніком


лесу, патрэбна струмант пры сабе мець для цяслярскай і сталярнай работы. Мы ім ня толькі мошак ловім, але і дрэва дзяўбом: жыльё будуем і сабе і іншым птушкам. Вось у мяне якое долата!

— Дзіва ды толькі! — кажа Мухалоў. — Колькі насоў бачыў я зараз, а вось сказаць, які з іх лепшы — не магу. Вось што, браткі, становецца вы ўсе ў шэраг. Я пагляджу на вас і выбирав самы лепшы нос.

— Выстраіліся перад Мухаловам — Тонканос, Дубанос, Крыжанос, Доўганос, Шыланос, Серпанос, Шыраканос, Сетканос, Мешканос і Дзяўбанос.

Але тут, адкуль ні вазьміся, шэры крумкач Кручканос скапіў Мухалова і панёс сабе на абед.

Астатнія птушкі напалохаліся і разъляцеліся ў розныя бакі.



РАСІЧКА

(РАСЬЛІНКА-ДРАПЕЖНІК)

Ці бывалі вы, дзеци, улетку на імшаным балоце? Прауда, які няцікавы выгляд мае яно. Куды ні глянеш, адзін мох.

Хіба што па краёх балота тулыцца дзе-небудзь елачка ды мільгане ў хмызынякох асінка ці бярозка.

Вось, здаецца, усё, што можна ўбачыць на імшары.

Але-ж гэта ня так.

Давайце прыгледзімся бліжэй да імху: можа там ёсьць што цікавае?

І сапраўды. Той, хто не пялянуецца ўважліва паглядзець навокал, напэўна ўбачыць вельмі цікавую расьлінку — „расічку“. Яна маленькая і зусім няпрыметна прытулілася ў імху. Ды і колер яе таксама зялёна-чырвоны.

Вось глядзеце далей!

Ляціць над балотцам мошка, ляціць і жужжыць на сонейку — вельмі добра яно съвеціць.

Уздумала мошка адпаучыць на траўцы і прысела на яе. Прыйселя, а цяпер ня ўстане, бо папала якраз на ліст расічки!

Цікавая штука лісьцё расічки. Яно сабрана ў кружок і з сярэдзіны яго ўздымаецца стрэ-

лачка з невялічкім лікам маленькіх клетак. Вось і ўся расьлінка расічка.

Але вернемся зноў да нашай мошкі. Як мы бачылі, яна прысела на лісток расічки і адразу стала адчуваць, што творыцца з ёю штосьці нядобрае. Мошка паспрабавала хутчэй узьняцца і — стой! Адно крыло прыклейлася да нейкіх нітачак, якімі быў утыканы амаль што ўвеселісток расічки. А гэтая нітачка, „шчупальцы“, варушацца, цягнуцца да другога крыла. Вось абліяпілі яны і лапкі і сылінку і залілі нейкім ліпкім сокам усё цела мошкі.

Мошцы робіцца страшна і балоча. Яна адчувае, як у гэтym саку распушчаецца (так, як соль у вадзе) яе цела, а з ім і яе жыцьцё.

Мошка скончыла свой век, бо яе зъела маленькая, няпрыметная ў імху расьлінка — расічка.

Прыгледзьцесь, дзеткі, да іншых лістоў расічки і вы ўбачыце на іх шмат сухенькіх шкурак раней зъедзеных мошак.

Траўка.



ЗРАБЕЦЕ САМІ

Карлік



Мал. 1.

„Карліка настале“ трэба паказваць у дзъвярах з аднаго пакою ў другі.

Робіцца гэтак. Адзін, меншы, адзяе на рукі сабе панчохі або дзіцячыя боцікі і ставіць іх на стол—гэта ногі карліка. Каб яго самога нельга было пазнаць—сажай падмалёўваюць вусы, бараду і г. д. Другі, большы, з-за яго сыпіны працягвае свае

рукі і кладзе іх першаму на плечы. (Малюнак 1).

Гэтыя руки будуць рукамі карліка. Пад гэтымі рукамі карліка зашпільваюць камізэльку, на плечы адзяюць шырокі плащч або ўкручваюць вялікаю хусткаю ці настольніцай; на галаву адзяюць шапку, капялюш або што іншае. (Мал. 2).

Той, хто стаіць ззаду, павінен быць закрыты посыцілкай, каб яго няможна было ўбачыць.


Калі будуць паказваць карліка, ён павінен не сваім голасам гаварыць да гледачоў, апавядаючы аб тым, хто ён і адкуль прышоў.



Мал. 2.

Слон

Сланы робяць удаваіх. Хобат слана робяць з шэрай жаночай хусткі. Пярэдні павінен тримаць гэты хобат у руцэ. Абаіх укрываюць вялікай



Мал. 3.



Мал. 4.

шэрай посыцілкай або хусткай. На месца вачэй прышываюць выразаныя з белай паперы кружочки з чорнымі крапкамі пасярэдзіне; заместа вушэй прышываюць дзьве рукавіцы; іклы слану робяць з белай паперы, згарнуўшы яе ў трубу. (Малюнак 3 і 4).

Качка

Качку робяць гэтак: прывязваюць каму-небудзь да съпіны кавалак дошкі. Паслья робяць галаву з клубка, паштага з белай матэрыі, і ўстаўляюць у яе дзьве трэсачкі—дзюбу; нарэшце ўсё гэта накрываюць посьцілкай, а тое месца, дзе павінна быць шыя, перавязваюць стужкаю. Хвост робяць з стужачак паперы, а лапы—з тоўстай паперы. Крыльцы і вочы можна намаляваць. (Малюнак 5).



Мал. 5.



Мал. 6.

паперы і малююць на ёй фарбамі альбо атрамантам рот, вочы і г. д. Пярэдніму адзяюць на галаву зробленую галаву вярблода і потым накрываюць усіх іх вялікаю шэраю хусткаю альбо посьцілкай. (Мал. 7).



Мал. 7.



Заяц



Карова

Пры дапамозе рукі можна паказаць цені розных жывёл. Пасправуйце гэта зрабіць самі.

909

ЦІКАВЫЯ ФОКУСЫ

Вада без вагі

Налейце поўную шклянку валы і зверку шчыльна накрыйце яе лістком паперы.

Потым скоранька, ледзь прытрымліваючы паперу рукою, перавярнеце шклянку ўверх дном.



Аднімече руку ад паперы і вада з шклянкі ня выльлеща да таго часу, пакуль папера не намокне.

Гэты фокус тлумачыцца ціскам паветры зынізу на ліст паперы.



Будуць ламаць галаву, якім чынам гэта можна зрабіць, але для гэтага трэба толькі пасапці ўмяшок.

Павесіць на запалцы бутэльку

Абвяжэце бутэльку з коркам вакол рыльца вяровачкай, вольныя канцы якой завяжэце вузлом з такой умовай, каб атрымалася пятля, даўжынёй ня вышэй за корак.



Палажэце на стол запалку і прапануйце павесіць на яе бутэльку так, каб яна ня ўпала.

Далёка ня кожны дадумаецца як гэта зрабіць.

**У наступных нумарох часопісі будуць друкавацца лепшыя П'ЕСКІ для дзіцячага тэатру.
Съпяшайцеся падпісацца на „ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА“.**